

ВЫДАТНЫ БЕЛАРУСКІ ПАЭТ ЭПОХІ АДРАДЖЭННЯ

В. ДЫШЫНЕВІЧ,
галоўны бібліограф аддзела рэдкіх кніг Дзяржаўнай
бібліятэکі БССР імя У. І. Леніна

Сёлета споўнілася 500 год з для нараджэння славутага паэта-лацініста Міколы Гусоўскага — аўтара вядомай паэмы «Песня пра зубра». Дата гэта адзначаецца не толькі на раздзіме паэта, але і на календару міжнароднай арганізацыі ЮНЕСКА. Прагрэсіўнае чалавечства шануе памяць выдатнага дзеяча славянскай культуры, гуманіста і патрыёта.

Чатыры з палавінай стагоддзя

Войны! Злачынная справа — вайна выклікае
Гнеў мой і слёзы і боль.

Яркая і самабытная, гэта лірапічнае паэма напоўнена прыгажосцю, сілай і мужнасцю, у ёй шмат дынамікі і экспрэсіі. Глыбокое веданне жыцця і гісторыі свайго народа спалучанае тут з высокай мастацкасцю, абагульненнем, глыбінёй падтэксту. Па-сапраўднаму народная, яна надзвычай вобразна і эмацыйнальна адлюстравала светапогляд беларускага народа, яго жаданні і павер'і, асаблівасці быту, надзеі.

Гонар, сумленне зямных уладарцаў, здаецца,
Спяць бесправудна. Усе іх учынкі і справы
Людзям на гора, дзяржаве — на шкоду і страту.
Болей за ўсё непакоіць іх сверб панавання:
Востраць мячы пастаянна сусед на суседа —
Ты або я запаную, двайм жа нам цесна.

аддзяляюць нас ад тых дэй, калі была створана цудоўная паэма Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра» (*Carmen de statu, feritate ac venatione bisontis*). Яна напісана ў Рыме, на лацінскай мове, выдадзена ў Кракаве ў 1523 годзе і ўся, да апошній старонкі, прасякнута любою і смуткам аб родным беларускім краі, аб яго лясах, болем аб пакутах народа, гарачым пратэстам супраць вайны:

Мікола Гусоўскі з вялікім рэалізмам і выключным майстэрствам стварыў карціны тагачаснага жыцця. Паэт цешыцца прыгажосцю і магутнасцю ляснога асілка — зубра, а твор гучыць як цудоўны гімн нашай прыродзе. Але часноўнае ў ім не паляванне і нават не прыгажосць зямлі, а трывога за лёс радзімы, яе векавая барацьба супраць нашэсця татар, туркаў, крыжакоў, гнеў супраць феадальных міжусобіц:

Братазабойствы, грызня, міжусобныя вайны —
Іх занятак фізічны і свет іх духоўны.
Б'юцца князі-ваяводы, а стогнуць народы.
Вайны ж гінучь і тых і другіх у сутычках.

Аўтар жыве жыццём свайго народа, думает на мове Францыска Скарыны. Яго паэма арыгінальная думкамі, пачуццямі. У яе лацінскім тэксле жыве вадар' мовы жыхароў беларускай пушчы. Паэт дасканала валодаў класічным лацінскім вершам, яго ўрачыстасцю і ўмеласцю выкарыстоўваў «золата высакарод-

Што ім той смерд — наша гора і нашы пакуты?
Ім бы свайго дамагчыся, а ты хоць заліся
У горкіх слязах. За мурамі рыйданняў не чутна —
Значыць, гандлюй і крывёю і лёсам падданых.

(«Полымя», 1969, № 6.)

У раздумах паэта адлюстраўваліся яго палітычныя і сацыяльныя пазіцыі, філософскія і эстэтычныя погляды, адносіны да сусветнай культуры і нацыянальных традыцый, яго боль і радасць.

Чаму ж нацыянальная па гучанню паэма напісана на лацінскай мове?

У часы Міколы Гусоўскага латынь была міжнароднай агульнаеўрапейскай мовай науکі і літаратуры, таму на гэтай мове і расказаў паэт аб прыгажосці і багаццях краю, аб яго цяжкім лёсе і герайзме народа, які стаў на абарону Радзімы і ўсяго Захаду ад татара-турэцкіх нашэсцяў. Мэта паэм — дамагчы свайму народу аб'яднаць заходнія краіны ў імя перамогі міру.

Час не захаваў дакументаў і расказаў аб жыцці Гусоўскага. Уся яго складаная біяграфія і цяжкі лёс — у яго творах і перш за ёсё ў паэме «Песня пра зубра». Радкі яе сведчаць, што паэт, нягледзячы на добрае веданне літаратуры, гісторыі і культуры свайго часу, не належыў да эліты, але ён і не селянін. Яму чужы саслоўны гонар,

най латыні», застаючыся верным свайму народу, яго культуры і мове. Першым у новаляцінскай паэзіі Гусоўскі так ішыра і рэалістычна адлюстраў жыццё народа і стварыў паэму, якая вылучаеца патрыятызмам, глыбокай дэмакратычнасцю, веданнем гісторыі і смелым бунтам супраць феадальнага прыгнёту:

Што ім той смерд — наша гора і нашы пакуты?

Ім бы свайго дамагчыся, а ты хоць заліся
У горкіх слязах. За мурамі рыйданняў не чутна —
Значыць, гандлюй і крывёю і лёсам падданых.

(«Полымя», 1969, № 6.)

а жыццё і лёс простага народа — вельмі блізкія. Цяпер да следчыкі лічаць, што Гусоўскі — син лесніка-палаляўнічага і дзяцінства пражыў у беларускай пушчы, а пасля быў сярод вучоных і паэтаў ля вядомага мецната і прагрэсіўнага дзеяча свайго часу полацкага епіскапа і дышламата Эразма Вітэліуса. Эразм быў не толькі апекуном, але і сябрам паэта, а то і яго аднадумцам, хаця Гусоўскі ў сваім дэмакратызме і антыфеадалізме ішоў значна далей. Прагрэсіўная палітыка Вітэліуса сустракала шматлікія перашкоды, сам ён не быў дваранінам, а таму ўзвышэнне і актыўная палітычнае дзеянасць яго выклікалі зайдзрасць і паклённы прыдворных польскага караля Сігізмуна I, паслом якога ён з'яўляўся. Рэштку сваіх дзён Э. Вітэліус правёў як выгнаннік, далёка ад родзімы. Цесна звязаны з ім лёс Гусоўскага быў таксама нялёгкім.

У 1518 г. Вітэліус прыехаў у Рым як пасол, у яго свіце быў і М. Гусоўскі. Мэтай місіі было схіліць папу Льва X і еўрапейскія дзяржавы да саюзу супраць Турцыі і Крымскага ханства,

аказаць да памогу Польшчы і землям Вялікага княства Літоўскага ў барацьбе з захопнікамі. Заўзяты аматар палявання, пана ў адной з гутарак з паслом зацікаўся беларускім зубрам, надзвычай рыхыкоўным і небяспечным паляваннем на яго. Пасол паабяцаў даставіць у Рым чучала гэтага звера і даручыў Гусоўскуму апісаць прыгажосць і магутнасць зубра.

Даручэнне было пачэсным, бо пана Леў X быў з роду мецэнатаў Медычы і добра разбіраўся ў паэзіі. Гусоўскі выкарыстаў магчымасць, каб расказаць Захаду, яго вучоным, паэтам і палітыкам пра сваю радзіму і лёс на народа. Час захаваў некалькі твораў паэта, але «Песня пра зубра» — гэта вяршины яго творчасці, песня сэрца і ў той жа час — адна з вяршины рэнесанснай культуры свайго часу. Паэма перажыла вялікі, і не выпадкова, яе называюць жамчужынай еўрапейскай гуманістычнай паэзіі XIV ст., а аўтара — выдатнай фігурай у рэнесанснай літаратуры славянскіх народоў.

Сярод твораў Гусоўскага, якія захаваліся, вялікае ўражанне пакідаюць таксама трагедыйныя вершы, створаныя ў Рыме ў 1521—1522 гг. у час страшнага мору, сведкай якога быў сам паэт. Некалькі месяцаў каціла хвароба бездапаможных людзей, зачыненых за магутнымі варотамі вечнага горада. З вялікай эмацийнальнай сілай намалываў паэт карціны горада, які застыў у страшным жаху, адраджэння язычскіх ахвяр чорнаму быку і змрочных пакаянных шэсцяў. У радках вершаў пераплещены сумненне ў справядлівасці пакут і вера ў міласэрнасць бога, мальба аб выратаванні і гнеў супраць выключнага эгаізму багачоў, якія кінулі народ у бядзе, рэлігійныя пачуцці хрысціяніна і сацыяльны

пратест чалавека эпохі Адраджэння. Былі створаны і вершы, прысвечаныя сябрам, апекуну. Ва ўсіх віданых радках гучаць высакароднасць паэта, нязломнасць яго духу і цяжкая матэрияльная залежнасць.

Пазнейшыя, кракаўскія, вершы захаваюць туго ж любоў да радзімы, да народа. Хаця ў іх ужо адчуваецца бездапаможнасць цяжкага хворага чалавека, але ў той жа час жыве і яго ўнутраная сіла. Яркімі творамі з'яўляюцца невялікія паэмы «Перамога над туркамі» і «Жыцце і дзеянні св. Гіацинта». У першай з вялікай сілай адлюстраваны герайм народа ў барацьбе супраць страшнага і бязлітаснага ворага, пратест супраць пакут. Аўтар паказвае сапраўдную мужнасць і любоў народа да радзімы і абыякавасць князёў да лёсу краіны. Вобразная і непасрэдная, гэта паэма добра перадае пісіхалогію сялян, глыбіню народнага гора. У другой паэме нас прыцягваюць гуманістычныя матывы служэння грамадскому абавязку, яе гістарычныя і палемічныя радкі, асабісты смутак хворага паэта, яго туга аб родным краі і чудоўны рэнесансны гімн прыгажосці зямлі, велічы і гармоніі свету. У пазьмак і вершах Гусоўскага па-разнейшаму гучаць дэмакратызм і вялікі патрыятызм паэта, яго любоў да народа, сваёй зямлі.

У наш час споўнілася жаданне паэта: «Я пакідаю напісаныя мною народу для ацэнкі». Яго «Песня пра зубра» загучала на роднай беларускай мове, на літоўскай, рускай, польскай. Вучоныя ж даўно ведалі і цапілі гэты твор, асабліва сталі вывучаць яго ў XIX ст. і ў нашы дні. Мікола Гусоўскі і Францішак Скарнына жылі ў адзін час, імёны іх стаяць побач. Сапраўдныя гуманісты і патрыёты, яны рабілі адну высакародную спра-

ву — дбалі пра ўзвышэнне і праслаўленне свайго народа. На вялікі засталіся людзям пудоўныя кнігі, надрукаваныя Скарынай для «простага люду паспалітага». Цэламу свету расказаў пра сваю радзіму і лёс народа Мікола Гусоўскі. Абодва яны былі прадстаўнікамі дэмакратычных сладёй беларускага народа і творцамі рэнесанснай культуры Беларусі, абодва выхоўваліся на перадавых ёўрапейскіх дасягненнях і захавалі глыбокую вернасць свайму народу, яго шматвяковай культуры.

Да юбілею славутай пазмы «Песня пра зубра» Дзяржаўная бібліятэка імя Леніна ў дадатку да бюлетэня «Новыя кнігі БССР» (1980, № 4) выдала папулярную брашуру «Выдатны беларускі паэт эпохі Адраджэння Мікалай Гусоўскі». У ёй ёсьць шырокі агляд жыцця і творчасці паэта, гісторыя перакладу яго твораў і надрабязныя бібліографічныя каментары. Настаўнік знойдзе тут матэрыял для гутаркі, літаратурнага вечара. Называецца звыш 300 прац аб творчасці Гусоўскага. Да матэрыялаў, што названы ў бібліографічным аглядазе, цяпер неабходна дадаць новыя артыкулы, якія з'явіліся ў друку за апошні час.

Апрача асобнага выдання, пераклады «Песні пра зубра» былі апублікованы ў часопісах «Неман» (1969, № 7, на рускай мове), «Польмія» (1969, № 6). Выдавецтва «Мастацкая літаратура» падрыхтавала да юбілею ілюстраваныя выданні паэм на лацінскай, беларускай і рускай мовах з навуковымі каментарамі, а таксама сувенірнае міні-яцюрае выданне. Пераклады іншых твораў М. Гусоўскага ёсьць у зборніках: «Беларуская літаратура і літаратуразнаўства» (Гомель. дзярж. ун-т, Мн., 1975, вып. 3, с. 177—183; 1974, вып. 2, с. 159—183); «Вопросы филологии» (Мінск. пед. ин-т іноземн.)

яз. Мн., 1973, вып. 3, с. 198—206).

Сярод больш даступных артыкулаў пра М. Гусоўскага і яго пазму раім настаўнікам наступныя:

Азгур З. Мирская слава прокатилася.—Советская Белоруссия, 1980, 14—15 июня.

Бяроўскін Р. Роздум над «Песнія пра зубра».—У кн.: Бяроўскін Р. Постаці. Артыкулы пра паэтаў. Мн., 1971; с. 3—20.

Дорошкевіч В. «Я оставляю народу».—Літ. газета, 1980, 6 авг.

Дорошкевіч В. И. Как открывали Белоруссию.—Неман, 1976, № 10, с. 182—184.

Дорошкевіч В. И. Ф. Скорина и Н. Гусовский.—Неман, 1979, № 3, с. 166—173.

Калеснік У. Вяртанне зор.—У кн.: Калеснік У. Зорны спеў, Літ. партрэты, нарысы, артыкулы. Мн., 1975, с. 86—124; таксама «Полымя», 1971, № 7, с. 196—212.

Колеснік В. Возвращение блуждающей звезды.—Дружба народов, 1972, № 5, с. 256—266.

Ларчанка М. Песня на падвесні.—У кн.: Ларчанка М. Жывая спадчына. Мн., 1977, с. 9—27.

Парэцкі Я. Напісане застацца.—Літ. і мастацтва, 1973, 3 жн.

Порецкій Я. ...Родной речи отеческий звук. Язык и мастерство Н. Гусовского.—Неман, 1979, № 2, с. 166—170.

Порецкій Я., Пренская Ю. Песнь о зубре.—Неман, 1968, № 7, с. 47—50.

Семежон Я. Николай Гусовский — славянский поэт эпохи Возрождения. — Новости ЮНЕСКО, 1980, № 8, с. 14—21.

Семяжон Я. Першая песня пра нас.—Полымя, 1979, № 6, с. 99—103.

Семяжон Я. Sarpta manent.—У кн.: Гусоўскі М. Песня пра зубра. Мн., 1973, с. 82—95.